

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ-ЛАБОРАТОРИИ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ

2021- 2022 учебный год

Волкова М.Д., лаборант 1 категории кафедры теории и методики физической культуры,
ответственная за работу музея

МУЗЕЙ СПАРТЫЎНАЙ ГОМЕЛЬШЧЫНЫ

Імя адажнай лётчыцы Галіны Дакутовіч і двойчы Героя Саюза Паўла Галавачова ведаюць на Гомельшчыне ўсе. Але ці многім з гамельчан вядома, што ў перадавенныя гады яны былі аднымі з лепшых спартсменаў нашага горада? Прозвішча Наташы Кучынскай за апошнія гады абляцела ўвесь свет. А ў 30-я гады бацька будучай чэмпіёнкі А. Л. Кучынскі быў адным з першых лёгкаатлетаў Гомеля.

Ветэранаў спорту І. Бабушкіна і Б. Расінскага можна ўбачыць амаль на ўсіх футбольных спаборніцтвах. А ці вядома, што калісьці яны былі першымі з гомельскіх футбалістаў, якія ўдзельнічалі ў міжнародным матчы беларускіх і французскіх футбалістаў?

Аб ўсіх гэтых фактах, а таксама аб многіх іншых, звязаных з развіццём фізікультуры і спорту на Гомельшчыне, даведваешся, калі знаёмішся з матэрыяламі, сабранымі групай выкладчыкаў і студэнтаў Гомельскага педінстытута пад кіраўніцтвам загадчыка кафедры «Тэорыі і метадыкі фізічнага

выхавання» В. І. Селіванава. Сярод матэрыялаў — рэдкія фатаграфіі першых спаборніцтваў на Гомельшчыне, першых гомельскіх спартсменаў, фотакопіі і арыгіналы газетных артыкулаў і іншых дакументаў. Тут жа размяшчаюцца прызы, медалі, граматы, заваяваныя гомельскімі спартсменамі ў абласных, рэспубліканскіх, саюзных, еўрапейскіх і сусветных спаборніцтвах, успаміны ветэранаў спорту, рэчывы экспанаты, перададзеныя гомельскімі майстрамі спорту, сучаснымі чэмпіёнамі алімпійскіх гульняў і іншых міжнародных спаборніцтваў.

Усе матэрыялы аформлены з добрым густам, размешчаны на стэндах і стэлажах, забяспечаны тлумачальнымі надпісамі. Своеасаблівы музей спартыўнай Гомельшчыны выклікае цікавасць у ветэранаў спорту, маладых спартсменаў, шматлікіх аматараў. А для студэнтаў факультэта фізічнага выхавання педінстытута яны з'яўляюцца добрым дапаможнікам у вучобе.

М. ІГАЛІН.



У МУЗЕІ спорту педінстытута.

На здымку: наведвальнікі музея студэнты Анатоль Аляксееў, Валерый Акімаў разглядаюць залаты медаль чэмпіёна юбілейнай рэспубліканскай спартакіады, які заваяваў майстар спорту студэнт Віктар ХАРЫТОНАУ (на здымку злева).
Фота М. Папкова.

Немного из истории музея...

Первая публикация (55 лет назад!) о работе музея, которую нам удалось найти



Гомельская праўда. – 1967. –
28 снежня.

Руководители музея прошлых лет: Виктор Иванович Селиванов (идея создания музея принадлежала именно ему), Николай Антонович Кульбаков, Виктор Захарович Марченко



Музей-лаборатория спортивной славы Гомельщины выполняет традиционные функции: комплектование, изучение, учет, хранение коллекций, а также использует их в целях образования и воспитания

Наш музей был и остается не только хранилищем прошлого, собранием документальных и вещественных источников, но и полноправным объектом и субъектом образовательного и воспитательного процесса



Экскурсии для студентов университета




Учебная группа БИ-31,
23 ноября 2021



Учебная группа БИ-22,
23 ноября 2021



Экскурсии для студентов университета



Учебные группы ЛХ-11 и ЛХ-21, 24.11.2021

Экскурсии для студентов 1 курса факультета физической культуры



Учебные группы ФК-11 и ФК-12, 08.09.2021

Экскурсии для студентов 1 курса факультета физической культуры



Учебная группа ФК-13,
08.09.2021



Экскурсии для студентов 1 курса факультета физической культуры



Учебная группа СПД-14, 09.09.2021 и 26.11.2021





Гандбольная команда «Малорита-2006, участник Республиканских соревнований «Детско-юношеская гандбольная лига «ZUBR CUP» среди юношей, группа Г, 31.03.2022



Спортивно-оздоровительный лагерь
Школы дзюдо Игоря Макарова, 25.06.2021

Мероприятия



**Встреча студентов биологического факультета
и факультета физической культуры
с мастером спорта СССР по альпинизму В.К.Отчиком и Л.В.Караваемой**



Встреча с мужской командой
волейбольного клуба «Энергия»,
06.04.2022





**«Прошлое и настоящее» - совместное мероприятие
с ГУО «Гомельский городской центр дополнительного образования
детей и молодежи»
с участием учащихся СШ № 11 и № 27
(11 «А» и 11 «Б» классы), 29.01.2022**



Экскурсия-беседа «Спорт вокруг нас»



3 «В» класс ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля», 08.10.2021



3 «Б» класс ГУО «Средняя школа № 38 г. Гомеля», 26.05.2022



«Экскурсия с чемпионом»

Экскурсия-беседа с участием Лучшевой Алины и Поляковой Дарьи для учащихся учреждений среднего образования, с которыми Инспекция по делам несовершеннолетних Центрального района проводит индивидуальную профилактическую работу, 24.12.2021



Профориентационная работа



«Зимняя школа абитуриента»

ГУО «Средняя школа № 24 г. Гомеля», 05.01.2022

Профориентационная работа



«Зимняя школа абитуриента»

Учащиеся 11 «С» класса средней школы № 37 г.Гомеля,
06.01.2022

Профориентационная работа



Университетский проект «Экскурсии в университет»

ГУО «Красненская средняя школа», 01.02.2022

Профориентационная работа



Учащиеся Училища олимпийского резерва (отделение легкой атлетики),
31.03.2022



Иностранные посетители



Китайские магистранты, сентябрь 2021



Американские посетители, май 2021



Слушатели подготовительного отделения Института дополнительного образования (Федеративная Республика Нигерия, Республика Конго, Гвинейская Республика), ноябрь 2021



Всегда рады видеть наших спортсменов (студентов и выпускников), которые делятся своими достижениями в спорте и профессиональной деятельности





**Проект НОК Республики Беларусь
«Правила жизни белорусских спортсменов»**



Фотосъемка для журнала «Спортtime»



Организация надлежащего хранения экспонатов и материалов, которые являются музейным фондом

Дарители

Майстренко Александр

Причинич Александр

Субхи Нассер

ВК «Энергия»

Медведев Павел

Рогозенко Андрей

Кургхели Амин

Марченко Андрей

Литовкин Дмитрий

Соломонов Евгений



Отзывы наших посетителей

По отзывам гостей, музей удивляет своей наполненностью подлинными экспонатами и фотографиями



В музей приходят школьники, студенты, ветераны, иностранные гости.

Им есть что посмотреть, вспомнить или узнать...





Спасибо за внимание!



Если Вы еще не были, то быстрее заходите и подписывайтесь на нашу страницу в инстаграм https://instagram.com/sport_museum_gsu

Instagram